

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 85 (6362) | 14 красавіка 1939 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

84 РУБЛЯМ:

Паведамленне ТАСС.
Выхад Венгры ў Лігі нацыі.
Гаспадаранне германскіх фашыстаў у Чэхіі Маравіі.
Англіійская газета аб планах «осі Рым—Берлін».
Герман-польскія перагаворы.
Албанскі народ прадаўма барацьбу.
Ваенныя дзеянні ў Італіі.
Італьянскія войскі прыбываюць у Іспанію.

Аб прысуджэнні прэміі машына-трактарным станцыям і машына-трактарным майстэрням па спаборніцтву на лепшую якасць рамонт трактараў — Пастанова Савета Народных Камісароў БССР.
Уручэнне ордэна і медалі СССР.
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ:
Партыйны сход у Н-скай частцы БАВА. Справаздача дэлегата XVIII з'езда ВРП(б) Героя Савецкага Саюза тав. М. П. Петрова.

АРТЫКУЛЫ:
М. І. Калінін. — Аб інтэлігенцыі.
А. Маслоўскі. — Геній сацыялістычнай пэзіі.
П. Кавалёў. — В. Маякоўскі на беларускай мове.
Дэм. Малеіч. — Размовы замест канкрэтных барацьбы за якасць.
А. Салаўёў. — Вясна ў калгасе.
М. Нін. — 15-годдзе Беларускага фізіятрычнага інстытута.
Шахматны чэмпіянат СССР.

ЗА НОВЫЯ ПОСПЕХІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЭЛАГАДОУЛІ

За год другога сталінскага пяцігодкі наша краіна дабілася сур'ёзных поспехаў на сацыялістычнай жывэлагадоўлі. Заклік таварыша Сталіна на XVII з'ездзе ВРП(б) да партыйных і непартыйных большэвікоў — узяць справу жывэлагадоўлі ў свае рукі — стаў лозунгам барацьбы мільянаў за ўдзельны жывэлагадоўлі, за высокую прадуктыўнасць. Як і ўвесь Савецкі Саюз, Беларуская Рэспубліка дабілася значнага прорыву пачаўшы і прадуктыўнасці жывёлы. У параўнанні з 1932 годам пачаўшы буйнага рагатага жывёлы павялічылася на рэспубліцы на 49 проц., свіней — на 104 проц., авечак і коз — на 43 проц. Поўнаасноў ліванава бескароўнасць сярод калгаснікаў.

Прыведзеныя лічбы яшчэ не поўнаасноў адлюстроўваюць поспехі сацыялістычнай жывэлагадоўлі. Адна з самых выдатных перамогаў заключаецца ў тым, што ў нас выраслі новыя выдатныя людзі, стаханавцы, сапраўдныя майстры высокапрадуктыўнай жывэлагадоўлі, якімі па праву гардзіцца ўся наша рэспубліка. Лепшыя з гэтых людзей ўзнагароджаны выдатна ордэнамі і медалімі Савецкага Саюза.

Вось некаторыя з іх:
Загачык аўнафермы калгаса «Чырвоны Уголь», Кіраўскага раёна, Віктар Паўлавіч Мірзун поўнаасноў задаваў пачаўшы фермы і атрымаў у 1938 годзе ад 50 аўнамак 115 ягнят і па 5—6 кілаграм настрыгу шэрсці ад кожнай авечкі. Брыгадзір пастаўкі «Крыні», Дзяніскага раёна, Ілья Дзімітравіч Радзінскі атрымаў гадовы ўдой малака на кожную фуражную карову 4.245 літраў.

Загачыца жывэлагадоўчай фермы калгаса «Сянец», Асвейскага раёна, Лукер'я Макараўна Зінкевіч выкачала план развіцця жывэлагадоўлі па буйнай рагатай жывёле на 155 проц., па вышчэпванню цялят — на 300 проц., цялят — на 600 проц. Свінарка калгаса «Чырвоныя Кубы», Аршанскага раёна, Анна Дзмітравна Куліноўская атрымала ад кожнай свінамаці па 21,4 дзедава парасені. Пяціціпа калгаса імяні Сявельова, Рагачоўскага раёна, Шалегія Іванавіча Круцельва вырашыла з 1932 па 1933 год 450 цялят без адзінага адыходу.

Але так выдатна працуе і іншыя не ўсе жывэлагадоўчы рэспублікі. Волгят перадавікоў ішчэ не стаў забітым усіх работнікаў сацыялістычнай жывэлагадоўлі. Становіцца з угодзі, прорывам вагі маладняка па рэспубліцы ў цэлым пачаў не можа нас зазавольні. Не глядзячы на прыведзеныя да гэтых пяцігодкі лічбы, гэта зацэпа застаецца з'ява не выпадкова. Догляд за жывёлай у ралзе м'яс, сістэма арганізацыі працы на многіх фермах астапожа неабавязальнымі. Усе гэтыя задачы павінны быць вырашаны ў бліжэйшыя гады.

Асобна трэба сказаць аб вырашчаны маладняку. У некаторых раёнах дзусіца на вялікі атрак і забой маладняка, буйнай рагатай жывёлы, свіней.

Вось некаторыя факты з Брагінскага раёна. У калгасе «Слава Леніна» з нарадзіўся 48 параст з прычыны непарытыванасці свінарніка 41 параст пала. Такое-ж неспрыяльнае становішча і ў калгасе імяні Чапаева, імяні Сталіна, «Новы беларус».

У Гарадніцкім раёне з нарадзіўся ў гэтым годзе цялят пала 125 гадоў. У калгасе «Першае мая» з 26 цялят пала 10. Прычыны: няправільная вышчэпа, брудная паста, асцупнасць належных паміжанняў пад пяціціпа і т. д. У калгасе «Зават Ільіча», таго-ж Гарадніцкага раёна, па такіх-жа прычынах з 21 цяляці пала 10.

Прыведзеныя факты паказваюць, што ў некаторых раёнах усур'ёзе не займаюцца жывэлагадоўчай, што на асобных жывэлагадоўчых фермах няма большэвіцкіх парадкаў, што воруць ўдзельны прадуктыўнасць сваю брудную ланку з некаторых ферм.

У ралзе раённай дзусіца вялікі забой маладняка. Асабліва першыя месяцы становіцца ў Магілёўскай вобласці. У Асіповіцкім раёне па мінімальным падліках забой маладняка буйнай рагатай жывёлы за 2 месяцы дасягае 1.739 гадоў або 27,3 проц. да налічаны кароў ў калгаснікаў і адвасобнікаў. У Птапцінскім раёне — 1.366 гадоў або 22,6 проц. да пачаўшы кароў калгаснікаў і адвасобнікаў. Такого-ж ганебнае становішча ў Гарадніцкім.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе веснавых работ і яравой сяўбы ў калгасях па абласцях БССР на 10 красавіка 1939 г. (у проц. да плана).

Вобласці	У ТЫМ ЛІКУ										
	Усяго пашана апрацавана ў асобных трых мінутах гадоў і пашава.	Бялызавы	Ліку	Вульвак	Канювак	Пародзіна	Кармавыя кормава-доў і сілкавыя культуры	Аліментарных трыў	Шчытніцкіх трыў і сям'я трыў	Пашавацца пасевы	Вышчэпа на палі трыў.
Вібебская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	53,0
Магілёўская	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	0,03	3,0	31,1
Менская	0,01	0,02	—	—	—	—	—	—	0,01	1,0	35,6
Менская	0,03	0,04	0,07	—	—	—	—	—	0,01	0,3	40,9
Палеская	5,5	14,9	1,9	0,05	—	—	—	—	0,3	8,0	14,2
Па БССР	0,6	1,2	0,1	0,01	—	—	—	—	0,02	1,5	1,1
Была на 5/IV-39 г.	0,04	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДДЕЛ НКЗБ.

СЕЛЬСОВЕТЫ УКЛЮЧАЮЦА У СПАБОРНІЦТВА ІМЕНИ ТРЭЦЬЕЙ СТАЛІНСКАЙ ПЯЦІГОДКІ

КРЫЧАЎ. 12 красавіка адбыўся пашыраны пленум Савельніцкага сельсавета з удзелам партыйнага, комсамольскага і калгаснага актыва і сельскай інтэлігенцыі.
Пленум з вялікім удзелам абмеркаваў зварот на рады старшын сельсаветаў Маскоўскай вобласці аб уключэнні сельскіх саветаў у сацыялістычныя спаборніцтва імяні Трэціей Сталінскай Пяцігодкі.
У аднадушна прынятай пленумам рэзалюцыі гаворыцца:
— Мы з радасцю ўключаемся ў сацыялістычныя спаборніцтва імяні Трэціей Сталінскай Пяцігодкі. Будзем змагацца за поўнае ажыццэўненне Сталінскай Пяцігодкі, сталінскага стэтута сельскага-палатрачай арміі. Зробім да 1940 года наш сельсавет саветам супольнай пісьменнасці, ператворым калгасы ў непрыступныя крывіцы абароны нашай радзімы.
Пленум абавязаў кабаша ў гэтым годзе па сельсаветаў ўраджае зернавых 13,5 цэнтнера, бульбы — 160 цэнтне-



16 красавіка ў Кромлі старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. М. І. Калінін уручыў ордэны і медалі Савецкага Саюза ўзнагароджаным членам Саюза СР. Злева направа: у першым радзе — П. І. Корбаў, М. І. Калінін, І. Г. Корбаў; у другім радзе — Н. І. Корбаў і І. І. Корбаў.

СПАБОРНІЦТВА ДВУХ ЦЭХАЎ

ВІШЭБСК. 13 красавіка. Па швейнай фабрыцы «Слава індустрыялізацыі» пры ўваходзе ў пэх па вырабу паліто вісцэ вялікая дошка. На ёй запісаны вынікі выканання плана дзвух цэхаў ў першай калядзе красавіка.
— Пэх паліто — 109,6 проц.
— Расшыном — 104,2 проц.
Гэтыя цэхі спаборнічаюць паміж сабой. Перамога заваявала цэх паліто. У адной толькі змене «Б» гэтага пэха заключана 450 індывідуальных сацыялістычных дэкараваў і 5 — паміж лентамі.

111,7 проц. выкачала план рапей адстаўшая лента т. Есэльсона.
Калектыў фабрыкі пасяхова асваівае новыя нормы, уведзеныя з 1 красавіка. План першай дэкады фабрыкай у цэлым выканан на 105,6 проц.
Выкананьне да 25 снежня гадовай праграмы, згоднаюй на працягу года 2.000 метраў матэрыялу, павысіў на 4 проц. супроць плана прадукцыйнасць працы — такімі абавязальствамі адказалі рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя вібебскай швейнай фабрыкі «Комінтэрна» на заклік краснапролетарцаў.
Сваё абавязальства калектыў фабрыкі выканаве з часцю. За першыя 7 дзён красавіка план выканан на 106 проц. Перадавы пэх № 2 (пачальнік тав. Іваноў) сістэматычна дае 110 проц. задання.
Шырокая разгарнулася сацыялістычныя спаборніцтва паміж лентамі, брыгадзімі і асобнымі работнікамі. Кожны дзень прыносіць усё новыя і новыя поспехі. Калектыў лент № 37 ітэдадэна выкавае свой лант на 120 проц. На 114—115 проц. вышчэпаюць свае заданні работніцы лент № 7 і 8.
Стханавіцы фабрыкі значна перавыконваюць нідзёна ўстаноўленыя новыя нормы вышчэпаў. Стханавіцы пэх № 1 тт. Лібавава, Яўркова і Рыцарэў ітэдадэна даюць 170—180 проц. задання. Зышч чым на 140 проц. вышчэпаюць нормы работніцы тт. Плісава і Цыгунова. Х. ЮФЕ.

НА СПЛАСВЕ

БРУНЬ. 11 красавіка. (БЕТА). У пачатку навіганіі Ухвальскі сплываў у частак навіне бмў пусціць у сплыв да Вабурыйскага лесакамбіната 20 тысяч кубаметраў лесаматэрыялаў. На 9 красавіка сплываюча на раку 26 тысяч кубаметраў.
Зараз на месцасплыве працуе 14 брыгад. На аснове сацыялістычнага спаборніцтва імяні Трэціей Сталінскай Пяцігодкі сплываўшчыні перавыконваюць нормы.

АБ ПРЫСУДЖЭННІ ПРЭМІІ МАШЫНА-ТРАКТАРНЫМ СТАНЦЫЯМ І МАШЫНА-ТРАКТАРНЫМ МАЙСТЭРНЯМ ПА СПАБОРНІЦТВУ НА ЛЕПШУЮ ЯКАСЦЬ РАМОНТУ ТРАКТАРАЎ

ПАСТАНОВА САВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР
Прысуджэнне і выданне ўстаноўленай прэміі працэнтам зарада пасля спаўнення веснавой дэбры 1939 года тым МТС і МТМ, якія дэманстравалі выдатны лант рамонт трактараў, прымянага інвентара з улікам якасці зробленага імі рамонтна і падвержанага ўзроўняй работай трактара на працягу першай веснавой сабцы.

- Старшыня Савета Народных Камісароў БССР
К. КІСЯЛЕЎ.
Чва кіраўніка спраў Савета Народных Камісароў БССР
М. ГАЛЫНІН.
13 красавіка 1939 г.
г. Менск.

НА СПЛАСВЕ

Лепшыя з іх — Рыбачонак Міхаіл і Цыбульскі Сямён — выконваюць дэвінае заданне на 300—400 процантаў.
На нагурыны арганізавана жаболая брыгада з 12 чалавек (брыгадзір Сабалевіч Хрысціян). 8 красавіка брыгада латэрынава нагурыла баржу ў 96 кубаметраў, выканавішы план на 200 проц.
Работніцы-сплываўшчыні абавязаліся латэрынава выкаваць галавы сплывава ў 140 тысяч кубаметраў.

НА ЗАКЛІК ПАТРЫЁТАК

Заклік дэлегатаў Вярхоўнага Саветаў СССР і РСФСР, арганізацыяў, слухачоў Ціміраўскага сельскагаспадарчай Акадэміі П. Ангелінай, П. Кавардак, М. Мушкі П. Ангелінай, П. Кавардак, М. Мушкі і іншых ад падрхтхуітх бы дэбры ад вышчэпацыі 100 тысяч трактарыстаў знашійоў гарачы волгус сярод маладзі Менскага сельскага раёна.
На малодзёжным сходзе калгаса імяні Варашылава, Абшачкага сельсавета, пасля абмеркавання закліку патрыётак комсамольскага Марыя Кароткая завяла: «З вялікім удзелам я адказваю на заклік патрыётак і абавязваюся ў гэтым годзе навушчыца кіраваць трактарам і аддасца з гэтым заданнем норма на тры абароныныя злучкі — ГПА, ППХА і «Варашылаўскі атрак».
Пачаўшы спончышыя курсы трактарыстаў комсамолька Дзікаравіч абавязалася дапамагчы сваім падругам-аднавяскоўцам аўдаваць трактарнай справай.
Комсамольская арганізацыя і несаюзная маладзі калгаса імяні Варашылава абавязаліся ў гэтым годзе падрхтхуітх без дэбры ад вышчэпацыі 10 трактарыстаў з ліку калгасных дзючач і арганізаваць у калгасе жаболачу брыгаду імяні Трэціей Сталінскай Пяцігодкі.
Адбыўшыся дзямі раённы сход комсамольскага актыва, прысвечаны вынігам XVIII з'езда ВРП(б), аднадушна адклікнуўся на заклік маладзі патрыётак і абавязалася падрхтхуітх без дэбры ад вышчэпацыі да канца гэтага года 200 жаболачых-трактарыстаў.
С. ГРЫШЧАНКА.

АБЛАСНАЯ НАРАДА РЕДАКТАРАЎ

12—13 красавіка адбылася абласная нарада рэдактараў раённых газет Менскай вобласці, скліканая Менскім абкомом КП(б)Б.
Нарада рэдактараў заслужава даклад сакратара абкома тав. Хаін-Юмскіга аб задачах друку ў сувязі з гістарычнымі рашэннямі XVIII з'езда партыі і дэкларацыя таварыша Сталіна.
У сваім дэкладзе тав. Хаін-Юмскі прыводзіў прыклады аб тым, што раёныя газеты Копыля, Старобін, Чырвоны Слабады недастаткова на сваіх старонках папулярызуюць рашэнні XVIII з'езда партыі.
Выступаўшыя рэдактары тт. Анічін (Вягомль), Лабаты (Чэрвень), Старачка (Чырвоны Слабада) і іншыя таварышы аб вышчэпным удзеле ў сувязі з рашэннямі XVIII з'езда партыі, расказвалі аб тым, якія на старонках газеты асвятляюць выкананне рашэнняў XVIII з'езда партыі.
Нарада рэдактараў раённых газет Менскай вобласці ўключылася ў сацыялістычныя спаборніцтва імяні Трэціей Сталінскай Пяцігодкі і на лепшую падрхтхуітх да Дня друку.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАЎ І МЕДАЛЯЎ САЮЗА ССР

13 красавіка Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. М. І. Калінін уручыў ордэны і медалі вялікай групе работнікаў, ўзнагароджаных за выдатныя поспехі ў справе паўдму вугальнай прамісловасці.
Ордэны і медалі атрымавалі ўзнагароджаныя рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя і гаспадарчыя работнікі Падмаскоўнага вугальнага басейна, Урала, Кузбаса і Данбаса.
Выступіўшы ад імяні ўзнагароджаных вугальшчыкаў Растоўскай вобласці т. К. І. Пачэнкаў паведаміў, што яны план першага квартала бягучага года выканалі ў тэрмін, і запэўніў, што і галавы план яны паспяхова выканавалі.
Тав. М. І. Калінін павіншаваў таварышаў з атрыманнем высокай ўзнагароды. Ён адзначыў тым вялікія задачы, якія ставіць перад вугальшчыкамі, асабліва Падмаскоўнага басейна, і пажадаў ім паспяховай работы ў ажыццэўненні гэтых задач.
(ТАСС).

НОВЫ ГОРАД КУЗБАСА

ПРАВОП'ЕЎСК. 11 красавіка. (ТАСС). За год сталінскіх пяцігодкаў Правоп'еўскі руднік (Кузбас) ператварыўся ў буйнейшы вугальны раён краіны. Дзесяць магучых шахт рудніка даў і мінуты валагі года каля 6 мільянаў тон вугалю. У трэціх пяцігодках будучы пабудаваны лічэ зьве новыя шахты агучальнай прадукцыйнасцю ў 1.300 тысяч тон вугалю ў год.

СЁЛЫ СУЦЭЛЬНАЙ ГРАМАТНАСЦІ

ГОРКІЙ. 13 красавіка. (ТАСС). Калгасу «Победа» ў сьле Малакава, Дальне-Калгаснін-Ускага раёна, уручач акт аб азыярэнні ліквідацыі няграмацкасці.
— Да рэвалюцыі, — пішаца ў акце, — у сьле Малакава, якое налічвае зараз 589 жыхароў, мелася да 40 проц. няграмацных. Зараз у калгасе ўсё насельніцтва стала грамацым. За год савецкай улады калгас стварыў уласныя кадры інтэлігенцыі: з радоў калгаснікаў вышлі 3 аграномы, 15 настаўнікаў, 1 інжынер, 2 капітаны воднага транспарту, 6 лётчыкаў, камандзіраў і палітработнікаў Чырвонай Арміі, 3 урачы, 3 рахункаводны, 6 савецкіх і партыйных работнікаў. Калгаснік с. Малакава А. В. Сомат, выбравы дэпутатам Вярхоўнага Савета РСФСР, пачер Старшыня Соўнархоза Чувашскай АССР.
У акце запісана, што ўсё дзеці калгаснікаў вучацца ў сарадніх, пачаўшій сярэдняй і пачаўшій школах.
У вобласці бесперапынна расце лік калгасу суцэльнай грамацкасці. Акт аб азыярэнні ліквідацыі няграмацкасці атрымаў 6 калгасуў Вчуўнінскага і 29 — Пышчугскага раёнаў.

МАСТАЦКАЯ ВЫРАБЫ НАСЕЛЬНІЦТВА ЧУКОТКІ НА УСЕСАВЯЗНУЮ СЕЛЬСЬСВЫСТАУКУ

АНАДЫР. 11 красавіка. (ТАСС). Дзесяць дзён гасціць у Анадыры Герой Савецкага Саюза тав. Мазурук. Ён інспектуе работу палярнай авіяцыі Чукоткі. Тав. Мазурук накіроўвае ў Маскву групу першых лётчыкаў-чукчаў для павышэння іх лётнай адукцыі. Усе яны — комсамольцы, толькі ў гэтым годзе скончылі лётныя школы.
ДРЭЙФ ЛЕДАКОЛА «СЕДОВ»
БОРТ ЛЕДАКОЛА «СЕДОВ». 11 красавіка. (Радзёў спецнар. ТАСС). Учора ў раёне дрэйфа ледакола «Седов» сталася яснае надвор'е, тэмпература мінус 30 градусаў, дзў усходні вецер сілай да 6 ба-

ПАРТЫЙНЫ СХОД У Н-скай ЧАСЦІ БАВА

ДАКЛАДЧЫК — ДЭЛЕГАТ ГІСТАРЫЧНАГА З'ЕЗДА

Н-СКАЯ ЧАСЦЬ БАВА. (Спец. нар. «Звязда»). К вызначанаму часу ўсе месцы ў зале былі запоўнены. Сакратар партыйнай арганізацыі тав. Сабін адкрыў сход. Выбаршчы прэзідыум. Даўга і цёпла ўзяліся байцы і камандзіры выбарне ў прэзідыум дэлегата з'езда, Героя Савецкага Саюза тав. Петрова.

Тав. Дз'якіна ўнісіў прапанову выбараў пачаць прэзідыум. Ён называе першую кандыдатуру: — Сталін.

У адзіным парыве ўдзельнікі схода ўстаюць, гораць і бурна вітаюць таварыша Сталіна. У зале грывіць «ура», гучаць воклічы: «Нахэй жыве геній пралетарскай рэвалюцыі вялікі Сталін!», «Нашаму Сталіну баявое чырвонаармейскае ура!»

Гарача асабіста сустракаецца таксама выбарне ў прэзідыум таварышы Мала-тава, Варашылава, Кагановіча, Калініна, Жданова, Мікіяна, Хрушчоў, Андрэев, Берня і Шершніна.

Затаіўшы дыханне, слухавіць ўдзельнікі схода яры даклад тав. Петрова.

Аважы ў часе таварыша Сталіна ўноў парасе сцены зала, калі ўнісіцца прапанова паслаць прывітанне таварышу Сталіну. Сход стаячы выслухоўвае тэкст прывітання, неаднаразова перарываючы чытанне бурнымі апладысмантамі і прывітанымі воклічамі.

З вялікім узымам прымаецца таксама прывітанне маршалу Савецкага Саюза таварышу Варашылаву.

Адзіна за адным выступаюць байцы і камандзіры. Старшага лейтэнанта Ерма-лаева змяняюць чырвонаармеец Піўнеў, лейтэнант Ленінін, чырвонаармеец Алафееў, нам. палітрука Белевіч, старшы лейтэнант Сабін і іншыя. Простымі словамі яны гавораць аб тым, як успрынялі рашэнні з'езда байцы і камандзіры, як шырока і масава разгортваецца спаробніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігоці, як растуць рады выдатнага баявой і палі-тычнай падрыхтоўкі.

З ПРАМОВЫ НАМЕСНІКА ПАЛІТРУКА ДЭПУТАТА ВЯРХОўНАГА СОВЕТА БССР ТАВ. БЕЛЕВІЧА

XVIII з'езд ВКП(б) паставіў перад намі, байцамі і камандзірамі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, задачу — мапанаць баявую магутнасць Чырвонай Арміі, быць заўсёды гатовымі разграміць ворага.

Вылучаючы рашэнні з'езда, кожны з нас павінен ведаць сабе пачынае: як я выконваю гэтыя задачы? Ці па-большавіцку я успрыняў наказы таварыша Сталіна і таварыша Варашылава? З горадзімо магу сказаць, што велікія многія нас таварышчы, непартыйныя большавікі, задалі сабе тавое пытанне. Таварыш Кузнецов, напрыклад, стаў без промаку скаржы. Таварыш Мобазуў — выдатнік на ўсіх відах баявой вучобы. Такіх, як гэтыя таварышчы, у нас велікі многа, а саказ'убы больш, чым пераважная большасць.

Такія імкненні быць усе байцы і камандзіры нашай часці. Варашылаўскія запыты заўсёды будзе самым магутным залкам.

Наша баявая задача — праз пісьмы сваёкам у родныя вясці, на фабрыкі лепш змагацца за ўзмацненне масавай абарончай работы, лепш дапамагаць працоўным з сапрашчавых арганізацый авалодваць вайскай справай.

СПРАВАЗДАЧА ДЭЛЕГАТА XVIII З'ЕЗДА ВКП(б) ГЕРОЯ СОВЕЦКАГА СЯЮЗА МІХАІЛА ПЕТРОВІЧА ПЕТРОВА *

Таварышы, у гісторыі партыі Леніна—Сталіна, багатай найвялікшымі перамогамі, XVIII з'езд зойме асабліва выдатнае месца.

Гэта першы з'езд нашай партыі, які ў сваіх рашэннях адлюстравуе поўную перамогу сацыялізму ў нашай краіне і пачатковую праграму дзяржавы ў новай паласе гістарычнага развіцця, у паласе завяршэння будаўніцтва бюксасаванага сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу да камунізма.

XVIII з'езд ВКП(б) яшчэ і яшчэ раз даказаў усяму свету, як неразруйна агуртавана наша партыя і ўвесь савецкі народ вакол таварыша Сталіна. Азігнаўша нашых большавіцкіх радоў, азігнаўша ўсяго савецкага народа ніколі не адчуваўся з такою сілай, як гэта было ў дні з'езда. Амаць кожны зьезд з'езд віталі працоўных розных рэспублік і абласцей Савецкага Саюза, і ў кожным выступленні гучалі словы бязмежнай любові савецкага народа да арганізатара перамогі сацыялізму — партыі Леніна—Сталіна. У кожным выступленні гучала непахісная рашысць грузымі адстаць сваё ічацце, сваю паласу, сваё пудоўнае жыццё.

Я ніколі не забуду велічыні і ўрачыстасці мінуты пачатку таварыша Сталіна на трыбуне з'езда. Што рабілася ў зале — нельга перадаць словамі. Дэлегаты ад усяго сэрца віталі правадыра. Пад зоркамі зала грывеца магутная сімфонія народнай любові і адданасці да вялікага савецкага сына. Яна спіхала з тым, каб з новай сілай і вырашчавасцю ўзнікнуць зноў і зноў.

Мы, дэлегаты, прагна ўглыбляліся ў карыя рэшы прававыра, стараліся на ўсё жыццё захаваць у памяці яго аб'ёмны вобраз, каб паўней і глыбей перадаць вам, які ён, родны Сталін.

Вам, таварышы, зразумела і блізка хваляванне, з якім мы служымі прастая і мудрыя словы даклада таварыша Сталіна. У святло сталінскіх вывадаў, сталінскіх параўнаў асабіва яры і востра адчуваўся, як вялікі пераможца нашай краіны, заваяваны пад вяршэнствам большавіцкай партыі. Большавікі на чова пад перакоркі кару нашай вялікай радзімы. Савецкі народ павінен плаць сацыялістычным перамогам.

Асабіва важна, асабіва рашучае ў нашых перамогах тое, што нам не страцілі цыпер любы вораг. Нас не зламалі і не зломляць ні ў якой, ні ў гэтай вайне. Вялікі апошняга п'яцігоці — яры яшчэ адной спробы змагань магутны Савецкі Саюз. Кулацкі губы і запыржаныя ах бюксавіцкія яры і злыбы, капіталістычныя ахрыжэнне падцівае салы страг ад пемных адзедз з трапіска-бухарыскай банытамі і іншымі агентамі розных разведкаў. У асобе разрозненых савецкіх народнаў зрашчываў-зюшчыкаў — усе гэтых бухарышч, тухачоўскіх, уварачоў, галазедз і іншай пакалі, — капіталістычны ахрыжэнне страціла сваіх апітныя агентаў. Ёсць ад чова мятаць грывы і маганні па Адра Савецкага Саюза.

Мудры сталінскі аналіз бліскава ўрачы кароні патурання агресара, якое ў страгу сваім жыццёвым інтарэсам праводзіць так званы «эмакратычны» краіны. Які ні вершыцца пабухторчыцкі аятыгав агресараў, ім не ўдасца ад развіцця сілы сталінскіх вывадаў, ім не схаваць канцоў у валу.

Тайныя планы дыпламатаў, сплываючых у майстэрстве загараць жар чужымі *



З няспынага росту пагрозы вайны наша партыя, народ наш робіць адзіна правільны вывад — усцяерна ўмацоўваць доблесць Чырвонаю Армію і Ваенна-Марскі Флот, нястомна палімаюць, умацоўваюць мабілізацыйную гатоўнасць усяго савецкага народа. Мы спадзяемся толькі на свае сілы, а гэтыя сілы ўпымалы. І калі вораг пасме падняць меч вайны, ён наглядна пераканаецца ў тым, што смірны людзкія капуць у нас больш чым да-статкова. (Гучыць ападысменты).

Магутная цяжка прамаслоўсць, ствараюча за год сталінскіх п'яцігоці, зольна даць стовкі чыгуну і стаці, што іх ушаўце хопіць запыць глоткі любілім пажыцця за чужы кошт.

Таварыш Варашылаў у сваёй выдатнай прамове аб узброеных сілах Савецкага Саюза прымеў пачаць прыказаў, пад якімі вярта паказувацца ўсім, хто яшчэ не зусім страціў гатува. Аважыны, танкі, уся тэхніка Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота не маюць сабе роўных. Навы самалёты лятаюць вышэй за ўсіх, навіны павольныя лодкі паравыць глыбей за ўсіх, намы чалкі не педолаць пераход, і ўсё таву, што вольна-

З ПРАМОВЫ СТАРШАГА ЛЕЙТЭНАНТА ТАВ. САБІШ

Таварышы! Промова пародага камісара абароны тав. Варашылава велікі яры і пераканаўча паказала, як скарзілася праспехі дзю сталінскіх п'яцігоці на баявы аснашчаны Чырвонай Арміі. Нарком рэпартаў з'езд, што ўзброены сілы краіны гатовы ў любую мінуту абрушыцца на ворага і раздзіраць яго. Наша Чырвоная Армія прадастаўляе а сабе гіганцкую сілу. Яе байцы і камандзіры — палкі патрыёты сваёй радзімы і заўсёды гатовы так адказаць ворагу, што яму не пазаворвацца.

Рашэнні з'езда выклікалі новыя небывалы ўздым палітычнай актывнасці. Сярод маладога камандагта састава мюліа назапых заявы з просьбай пакінуць іх

баявы машыны Чырвонай Арміі людзі асабівай пароды — сталінскія багатыры. Сіла нашай Чырвонай Арміі непераможна таму, што яна мае самую лепшыя кадры, бо для яе байцоў і камандзіраў вышэйшым законам — беззаветнае служэнне сваёй вялікай радзіме.

Добра сказаў тав. Штэрн — камандуючы першай Асобнай Чырвонасялянскай Арміі: «Гэтыя людзі адданы сваёй радзіме да капа, гатовы ў любы момант адлаць сваё жыццё за справу партыі, за справу Леніна—Сталіна і здолелі, калі патраба-на ўжо будзе, адлаць сваё жыццё, зрабіць гэта так, каб раней атрымаць хэ-сяцяк жыццё ворагаў за адно жыццё на-шага каштоўнага чалавека».

Таварыш Варашылаў унёс прапаву: «Давесці мала. Трэба дывіцца!» Гэту прапаву прыняла ўся наша Чырвоная Армія, як баявы загал і робіць аваледным вывады. (Апладысменты).

Таварышы, я не буду спыняцца на пыфах, якія прымеў таварыш Варашылаў. Вы чыталі яго прамову і вылучаеце яе. Нам яна асабіва зразумела, палкоўкі мы маем непоратныя адносіны да роду зброі, які не без пастаў пахваліў таварыш Варашылаў. Прадастаўляе аб баявой тэхніцы Чырвонай Арміі мы маем самае непа-сраўнае і наша доля ў варашылаўскім залме будзе досыць салітнай. Таму я спы-няюся галоўным чынам на тым, якія за-дачы ўстаюць перад намі, партыйнымі і непартыйнымі большавікамі.

На нас, таварышны, байцаў і камандзі-раў Чырвонай Арміі, дэжаць асабіва ад-казныя задачы. Мы няём самы святлы аб-язвак савецкага грамадзіна — стаць на вярце дэталіскага гравіі сваёй вялі-кай радзімы. Партыя, Сталін даў нам ба-ваі наказ быць гатовымі да ўсіх «вы-пакосавасей», быць гатовымі з першай гадзіны вайны, калі яе нам наважыць, ушаць ішчыцываць ў свае рукі, і малай кроўю разбій ворага на яго тэрыторыі.

Вы разумеце, як адказа гэта залача. Яна патрабуе ад нас напружанай працы. Яна абавязвае з усеб большавіцкай стра-насцю і энэргіяй у міры час заваць пе-рамогу наш ворагам.

У вайшч часі нядрэжна разгортваецца спаробніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігоці. Гэта — правільны большавіцкі аяказ на рашэнні з'езда. Але павінен сказаць, таварышы, не педолабацца мне тое, што ў некастрыч абавязавасціх велікі мала дакладнага звесту. Як дэкарацыі, як га-тоўнасць штурмаваць вышні баявой ву-

лук, з гн. работаму класу і сялянству.

Напрыклад, пісьменнік — яго творчы тав. Некарына кнігі нашых пісьменнікаў выходзяць па дзю-трыма тысячамі экзэмпляраў, што з'яўляецца нармальным у краінах капіта-ла, а сотнімі тысяч.

Наш артыст — ён іграе не ў строга абарончай аўдыторыі, так скарза, заўсё-гда таў ўстава, а перад народам. І як-бы ні быў умалчаны тэатр, у ім заўсёды пееся, у ім б'ецца народная хваля.

Вазьмімо, дэлей, службууюю інтэліген-цыю ў вытворчасці, як у рашаючым фак-тары, вызначачым структуру грамад-ства. Сацыялістычная ўласнасць паставіла дырэктара і ўвесь апарат служачых у зусім іншае становішча ў адносінах да ра-бочых прадпрыемства і да самога пра-дпрыемства. Па-першае, усець калектыв-нага, як калектыву грамадзян Савецкага Саюза, запісаны ў развіцці завода, у паліпаванні яго работы, у выкананні і перавыкананні заданій урала, бо кожны з іх разумець, што частка сацыялістыч-най уласнасці пале і на яго долю. Па-другое, яны выконваюць дзярэўнае за-данне, а за гэтым глядзяць не толькі ўра, але і ўвесь народ. Па-трэцяе, іх ма-тарыяльна-культурны дабрабыт звязан з поспехам іх работы. Па-чвёртае, між рабочымі і служачымі адсутнічае вола-раздзел па грамадскай лініі. У іх усе гра-мадскія арганізацыі агульныя — партыя, профсаюз, культурныя арганізацыі і т. д. Па-пятае, рашіна ў заробатнай плаце с-лужачых і рабочых не настолькі значна, а ў рабочых-стаханавіцаў яна вышэй. Па-шостае, знічана ўсякая магчымасць ў-нічнення канфліктаў між рабочымі і с-лужачымі на працоўнай глебе. І няма і быць не можа.

Сутычка можа адбыцца паміж адмі-страграм і асобным рабочым, ну, го-ты ба глебе прагаву або варапта. Але гэта сутычка не можа выніскаць спачуван-не да прагавішчыка, да рвача ў іншых рабочых, бо ў іх вачох ён з'яўляецца дэ-арганізатарам, перашкаджаючым росту вытворчасці, у якім усе зашчылены.

А калі адміністратар прымае гру-басць або несправядлівасць, то ўсё гэта атрымаеца несправядлівае алор у паху, а ярыча таго падзяраецца амеркаваць і

асуджэнню ў заводскіх грамадскіх аргані-зацыях, думка якіх для адміністратара велікі аўтарытэтная. Не вышадкова, а як правіла, наглыгаецца ў нас тавое ста-новішча: калі дырэктар нядрэжны аргані-зацыя, калі ён зольне наваліць дысплыліну і парадка, калі вытворчасць ідзе добра, то ён карыстаецца вялікім аўтарытэтам і ўплывам сярод рабочых свайго пра-дпрыемства.

Нарошце, кіруючыю частку завода, за-волекую інтэлігенцыю сязлаюць у нас выхадцы з рабочага класа, яго лепшая частка. Наша вытворча-тэхнічная інтэ-лігенцыя фарміруецца не толькі з людзей, прафійшых вышэйшую школу, — яна разкортываецца таксама з практычных рабочых і нашых прадпрыемстваў, з ква-ліфікаваных рабочых, з культурных сіл рабочага класа. Ініцыятары спаробніцтва, важкі ўдарныя брыгады, практычныя нахцішчкі прапоўнага ўдзям, арганіза-тары работ на тых ці іншых участках будаўніцтва — усе новае праславіла ра-бочага класа, якая складае разам з пра-ішоўшымі вышэйшую школу людзямі яры інтэлігенцыі рабочага класа, яры каманд-нага састава нашай прамаслоўсці.

Усё гэта гаворыць аб агульнасці інта-рэсаў рабочага класа і інтэлігенцыі, аб агульнасці іх задач у сацыялістычным будаўніцтве.

Калі прааналізаваць становішча спраў у калгасе, то павінаць адсутнічаць, што такія-жа агульнасць інтарэсаў і задач існуе паміж савецкай інтэлігенцыяй і калгасным сялянствам. Ды іншым і быць не можа, бо наша развіццё ідзе па лініі ствараюня бюксасаванага грамадства.

Таварыш Малаў у сваім дакладзе на XVIII з'ездзе партыі змянаўчэ колькасць савецкай інтэлігенцыі ў 9,6 мілья-на чалавек. А «калі прыняць пад увагу, — гаварыў ён, — што на нашых прадпрыем-ствах многія кваліфікаваныя рабочыя маюць ужо сярэнюю асвету, то мы па-вінаем чыфру 9,6 мільяна значна падняць».

Пыфа, алашана таварышам Мала-тавым, гаворыць нібы аб асабівай прафе-сіянальнай групе, сама работа якой, па-між спецыяльных ведаў, патрабуе поў-нага мінімуму агульнай асветы. Такым, напрыклад, урачы, настаўнікі, інжы-нерна-тэхнічныя кадры, партыйныя і гра-мадскія арганізатары, адміністратары і т. д. Але ў нас ідзе гіганцкі рост куль-

туры сярод усяго насельніцтва. Ён ідзе не толькі шляхам спецыяльнай падрых-тоўкі кадраў праз вышэйшую і сярэнюю школу, але і ў самім грамадскім жыцці, якое ўносіць культурнасць у народную тоўчу. Партыя, профсаюз, культурны і спартыўны таварышчы і т. д. і т. п. — усе гэтыя арганізацыі ствараюць ін-тэлігенцыю кадры з рабочых і сялян. Развіццё тэхнікі ў прамаслоўсці і сельскай гаспадарцы таксама павышае агульную культуру. Не ўдаючы вялікай сілай артыянтна, можна прадыскаць, што неадлаба той час, калі большасць насельніцтва ў СССР будзе ўлаваць куль-турнасцю сярэдняга інтэлігента.

Ні адзін прытчычаны клас ніколі не меў і не мог стварыць уласнай інтэліген-цыі. Толькі рабочы клас зольне выра-піць гэтую задачу, дзючычы заваяван-но палітычнай уладзі і экспарыятыўнай экспарыятыўнай. Утарна ідзе аб ствара-нні такой інтэлігенцыі, такіх кіруючых кадраў, такіх інжынераў і тэхнікаў, та-кіх адміністратараў, камандзіраў, дзючю-навуі, мастацтва, літаратуры, тэатра, школы, друку, юрыспрудэнцыі, меліцы-ны і т. д., якія зольны зразумець палі-тыку рабочага класа, зольны ўвошчы гэ-тую палітыку і гатовы жыццываць яе на сумленне, г. зн. такую інтэлігенцыю, якая зольна адстойваць інтарэсы рабоча-га класа на ўсіх арнахх і ва ўсіх сферах, як інтарэсы кіруючага класа новага грамадства.

Такой іменна і з'яўляецца ў сваёй ас-пекце наша, савецкая інтэлігенцыя, якая дзючычы гэтакую становішча пералавым атралам у будаўніцтве камунізма.

Мы любім сваю народную, савецкую інтэлігенцыю. Мы хочам, каб яна была на вышнім тых залах, якія стаць перад рабочым класам Савецкага Саюза — аван-гарды савецкага пралетарыята, каб яна была сур'ёзна ўзброена таварыш марксі-зма-ленінізма, у святло яго толькі і мо-жна рухаць уперад навуку, тэхніку, ма-статства, усе культуру і будаваць камуні-стычнае грамадства.

Наша інтэлігенцыя мае шчасліваю ма-гчымасць карыстацца ў сваёй творчасці ярым святлом таварышчых мысляў вялі-кага Сталіна і вучыцца ў яго майстэр-ства прымянення марксізма-ленінізма ў практычных дзеяннях. Гэта нямерна аб-ягчае работу.

М. І. КАЛІНІН

АБ ІНТЭЛІГЕНЦЫ

Пытанне аб інтэлігенцыі стала ў нас влободзённым або, як гавораць, актуаль-ным. Аб важнасці гэтага пытання сведчыць ужо той факт, што таварыш Сталін уключіў яго значнае месца ў сваім дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б).

«Дэ старой каровольшай інтэліген-цыі, якая служыла памешчыкам і капіта-лістам, — гаварыў ён, — у поўнай меры падышоўла старая тэорыя аб інтэліген-цыі, узваўшаўна на неабходнасць не-верава да яе і барацьбы з ёю. Цыпер гэ-тая тэорыя алжыла свай век і яна ўжо не падышодзіць да нашай новай, савецкай інтэлігенцыі. Для новай інтэлігенцыі па-надна новая тэорыя, узваваюча на неаб-ходнасць дружэскага адносіна да яе, клопа-таў аб ёй, навагі да яе і супрашюітэ-на ў ёю ў імя інтарэсаў рабочага класа і с-ялянства».

Залача, зразумела.

Тым больш хіўна, што пасля ўсіх гэ-тых кароніх змяненняў у становішчы інтэлігенцыі ў нас у партыі яшчэ ёсць, аказваецца, людзі, якія прабуюць старую тэорыю, наіраваную супроць буржуаз-най інтэлігенцыі, прымаюць да нашай но-вай, савецкай інтэлігенцыі, якая з'яўля-ецца ў сваёй аснове сацыялістычнай ін-тэлігенцыяй. Гэтыя людзі, аказваецца, спыраджаюць, што рабочыя і сяляне, па-даўна яшчэ прапавіваюць па-стаханавіц-ку на заводах і ў калгасе, а потым наіраван-ны ў вузы для атрымання асветы, пе-рарастаюць быць тым самым сапраўднымі людзямі, становяцца людзямі другога сор-ту. Вышодзіць, што асвета — школьная і спецыяльная штука. (Смех). Мы хочам зрабіць усіх рабочых і ўсіх сялян куль-турнымі і адукаванымі, і мы зробім гэта з пачатку часу. Але на погляд гэтых дзю-ічых таварышоў атрымавацца, што па-добная залача толькі у сабе вялікую не-беспеку, бо пасля таго, як рабочыя і с-яляне стадуць культурнымі і адукаванымі, яны могуць аказана перад небяспечай быць залічанымі ў разрад людзей другога

сарту. (Агульны смех). Не выключана, што з пачатку часу гэтыя хіўныя тавары-шы могуць дакапіцца да ўстаўлення ад-стаіласці, невучыцца, цыпры, мрвабасце. Яно і зразумела. Таварышчы выхлі ніколі не влілі і не могуць весці к лабру».

Гэтыя таварышчы палажаны тавары-ша Сталіна граба не толькі запомніць, але і зразумець, усюшчы арганічна. Па-раўноўваючы сацыяльнае становішча ін-тэлігенцыі ў капіталістычным грамадстве з тым-жа становішчам інтэлігенцыі ў краіне сацыялізма, таварыш Сталін на-глядна і яры паказаў на гэтым канкрэт-ным прыкладзе сутнасць творчага марксі-зма. Калі людзі, да якіх-бы добрых наме-раў яны ні імкнуліся, падышодзіць да пы-таньня метафізічна, г. зн. у даным вы-падку не ўлічваюць усіх канкрэтных зме-ненняў, якія адбыліся ў становішчы ін-тэлігенцыі, і прымяняюць да яе старыя погляды, падышодзіць да яе са старой меркай, то такія людзі няўмольна скар-ваюцца з пазіцыі марксізма-ленінізма, і таварыш Сталін праў, што гэта не вядзе к лабру.

Партыя, урад, увесь савецкі народ ужо многа наіравалі і няўмольна прапуючы пільна пад тым, каб вырасціць, выхаваць і палічыць на належную вышыню ўласную, савецкую інтэлігенцыю. Жюжны рабочы, сялянскі, савецкі служачы імкнецца даць сваім дзючам як мага большую асвету. І воець з года ў год растуць рады савецкай інтэлігенцыі. Яны растуць, бадай, з большай брыстырчэй, чым іншыя сілы насель-ніцтва. Мы імкнемся зрабіць насельніцтва ўсёй краіны інтэлігентным. Гэта — наш ізава. XVIII з'езд партыі паставіў увесці на прагаву троній п'яцігоці ўсё-агульную абавязковую сярнюю (дзясель-класаву) асвету ў гарадах і пачуючы сяр-нюю асвету (сем класаў) ў вёсках.

Вызначнае колькасціны інтэлігенцыі і вольаразвеша, адзалаўнагата яе ў іншых сілах насельніцтва, велікі пажытка залача. К таму-ж яна яшчэ ўстаўляецца пачаў-

З ПРАМОВЫ ЧЫРВОНААРМЕЙЦА ТАВ. ПІЎНЕВА

Таварышы! Рабоча-Сялянская Чырво-ная Армія — верны вартвы савецкіх рубажоў — успрымае рашэнні з'езда род-най большавіцкай партыі як баявы загал падзеспершы энэргію, яшчэ вышэй узяць сваю баявую магутнасць. (Апла-дысменты).

Мы, байцы і камандзіры, як і ўвесь савецкі народ, у рашэннях з'езда, у па-чынёным дакладзе нашага вялікага Ста-ліна бачым разгорнутую праграму прак-тычных дзеянняў. Краіна ўручыла нам выдатную зброю і патрабуе ад нас тав авалодваць ёю, каб умеш тварыць са-праўдныя чуды.

Я рад заявіць тут, на партыйным сшо-дзе, што сёе-тое ў гэтых адносінах мы зрэбілі. У нашым узводзе больш чым 30 проц. састава — выдатнікі баявой вучобы. Сярод байцоў узвода няма ні аднаго, хто-б дзюна ведаў тэхніку і дзюна валолаў ён. 65 проц. састана ўзвода бліскач вы-конваюць складаныя практыкаванні бая-вых стрэльб. Агульная аяпта баявой і палітычнай падрыхтоўкі ўзвода — 4,5 бала — выдатна.

На некалькі месцаў раней тэрміну мы з поспехам адзім экзаменам на званне маладошчых камандзіраў.

У даказ на рашэнні з'езда мы яшчэ больш энэргічна разгортваем спароб-ніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігоці і павінаем яро на такую вышыню, каб таварыш Варашылаў сказаў: выдатна, таварыш Сталін задаволен вашай радзі-

З РАЗАЛЮЧЭННЯ АДКРЫТАГА ПАРТЫЙНАГА СХОДА Н-скай ЧАСЦІ БАВА

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад тав. Петрова аб выніках XVIII з'езда ВКП(б), адкрыты партыйны сход палкам і пачоўнае адрабас гістарычнага рашэнні XVIII з'езда і выражае сваю гатоўнасць па-большавіцку выконваць іх.

XVIII з'езд партыі Леніна—Сталіна павёў бліскавую вынікі гераічнай ба-рацьбы савецкага народа за сацыялізм і ламеніў шляхі завяршэння пабуоўвы са-цыялістычнага грамадства і паступовага пераходу да камунізма.

У рэзультате бліскавага выканання сталінскіх п'яцігоці наша краіна гіган-та вырасла. Вырас дабрабыт і культурны ўзровень працоўных. Вырасла абаронная магутнасць савецкай дзярэвы. Краіна сацыялізма ў любы момант гатова ад-лаваць дзюваім ударам на Удар палша-шчыкаў вайны.

Гістарычны даклад таварыша Сталіна з'яўляецца праграмай дзеянняў у бараць-бе за камунізм. Ён узбровае нашу парты-і ў ўсіх працоўных магутнай зброй. Глыбока вылучаючы матэрыялы XVIII з'езда ВКП(б), мы яшчэ існаей і малей адзюгуюцца вакол Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і праварады народнаў, генія лая-лельства — таварыша Сталіна.

Партыйны сход ставіў перад кожным камуністам задачу — глыбока вывучыць гістарычны даклад таварыша Сталіна і рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), быць пра-пагандастамі рашэнняў з'езда сярод байцоў і камандзіраў.

Партыйны сход абавязвае камуністаў быць застрэлышчыкамі сацыялістычнага спаробніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігоці, асабістым прыкладам вясці за сабой байцоў і камандзіраў, нястомна да-бірацца новых поспехаў у баявой і палі-тычнай падрыхтоўцы.

З ПРАМОВЫ СТАРШАГА ЛЕЙТЭНАНТА ТАВ. ПІЎНЕВА

Таварышы, змяненні, унесеныя ў ста-тут ВКП(б) XVIII з'ездам, дапамогуць нам, армейскім большавікам, больш рашуча па-партыйны свае рады за лік выдатных не-партыйных большавікоў, якіх у нас коль-кі ўтогна.

Алімена катэгорыі пры прыёме ў парты-ію значае чыста фармальнае рагакці, якія перашкаджаюць лепшым прадаўні-кам, асабіва з аспрэды нашага каманд-нага састава, уліцца ў родную большаві-цкую партыю. Я думаю, што бліжэйшым вышкім уаулашчэння ў жыцці рашон-наў XVIII партыйнага з'езда будзе ўмаца-ванне нашых партыйных арганізацый.

Мы, большавікі Чырвонай Арміі, абавя-заны па-сталінуку праводзіць у жыцці рашэнні з'езда. Гэта значыць заўсёды, у любую мінуту быць на-чыку, помніць, што лепшы залог міру — наша баявая га-тоўнасць да вайны, наша зольнасць раз-граміць любога ворага.

Таварышы, партыя Леніна—Сталіна мае ўсё неабходнае, каб пераможна ажыцця-віць рашэнні XVIII з'езда. Пад кіраўніч-твам вялікага Сталіна савецкі народ ажыц-цявіць новыя магутны крок уперад на шля-ху да камунізма. Мы безумоўна атрымаем новыя перамогі.

Нахэй жыве партыя Леніна—Сталін! Нахэй жыве верны саратнік Сталіна наш маршал Варашылаў!

Нахэй жыве наш правадыр і застэлыш-вялікі Сталін!

Мудраму настаўніку, правадзіру і дру-гу Чырвонай Арміі, вялікаму Сталіну ура! («ура» імгненна пахватае ўся зала. Уздэльнікі схода стаячы вітаюць Сталіна і Цэнтральны Камітэт і таварыша Сталіна. Магутная аваяця прапавішчэцца некалькі мінут, яна перарываецца воклі-чамі: «Нахэй жыве наш родны Сталін, ура!», «Нахэй жыве партыя Леніна—Сталін!», «Нахэй жыве жалезны Нарком абароны Кілімент Варашылаў!»).

М. І. КАЛІНІН

АБ ІНТЭЛІГЕНЦЫ

Пытанне аб інтэлігенцыі стала ў нас влободзённым або, як гавораць, актуаль-ным. Аб важнасці гэтага пытання сведчыць ужо той факт, што таварыш Сталін уключіў яго значнае месца ў сваім дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б).

«Дэ старой каровольшай інтэліген-цыі, якая служыла памешчыкам і капіта-лістам, — гаварыў ён, — у поўнай меры падышоў

АНГЛІЙСКАЯ ГАЗЕТА АБ ПЛАНХ „ОСІ РЫМ—БЕРЛІН“

ЛОНДАН, 12 красавіка. (ТАСС). Берлінскі карэспандэнт газеты «Ньюс кронікл» паведавае, што Германія намагаецца на разлічальных вырашэнні праблем Балканскага паўвострава, Міжземнага мора, Паўночнай Афрыкі і калоній. На разлічальных вырашэнні балканскай праблемы разумеюцца поўная перапрачка карты Балканскага паўвострава шляхам скарысцявання Германіяй рэвізіянісцкіх імкненняў Балгарыі і Венгрыі. Румынія і Югаславія павінны вярнуць Балгарыі і Венгрыі тэрыторыі, адзіноўшыя ад алоншых у выніку пераможных вайны мірных дагавораў. Турцыя і Грэцыя павінны забяспечыць Балгарыі шырокі і безпасны выхад да Эгейскага мора.

Што датычыць Міжземнага мора, то яно павінна стаць морам, якое знаходзіцца пад кантралем Італіі і «дружэстваў» Іспаніі. Паўночная Афрыка павінна быць пераарыентаваная такім чынам, каб заахоўваць стратэгічныя патрабаванні Італіі і ў той-жа самы час дапамагчы пераважнаму Германіяй ў міжземнаморскую дзяржаву.

ЛОНДАН, 13 красавіка. (ТАСС). Спецыяльны карэспандэнт газеты «Ньюс кронікл» у Белградзе паведавае, што, на воле атрыманых там вестак, начальнікі германскага і італьянскага генеральных штабаў абмяркуювалі план расчланення Югаславіі. Згодна гэтага плана, Далмацыя павінна адыйсці да Італіі, а Славенія — да Германіі. Мяркуюцца таксама адвасі Германіяй невялікі ўчастак на беразе Адрыятыкі, паміж Фіуме і Зара.

Карэспандэнт «Дэйлі экспрэс» паведавае з Скопье (Югаславія), што ўчора эскадрылля італьянскіх гітрасамалётаў, пералетваючы ўсю Албанію, збіраў пацаску на возеры Охрыда, дзе сустракаюцца граніцы Албаніі і Югаславіі і ад якога недалёка праходзіць граніца Грэцыі. Такім чынам, адзначае карэспандэнт, Мусаліні пільна атрымаў ваенную базу ў самым сэрцы Балкан.

ГЕРМАНА-ПОЛЬСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ЛОНДАН, 12 красавіка. (ТАСС). Увесь англійскі друк аддае вялікую ўвагу перагаворам, якіх зараз вядуцца польскім паслом у Берліне Ліпскім.

Па словах берлінскага карэспандэнта газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», у часе гэтых перагавораў немцы патрабавалі ўрагування праблемы германскай меншасці ў Польшчы, уключэння Данцыга ў Германскую імперыю, набыцця эксктэрытарыяльнай аўтарытэту праз «Польскі карыдор» і перадачы Германіяй некаторых мясцовасцей, населеных немцамі.

У заключэнне карэспандэнт паведамае, што колькасць германскіх войск паблізу польскай граніцы працягвае павялічвацца. Берлінскі карэспандэнт газеты «Дэйлі экспрэс» піша, што, калі Польшча заключыць нагадненне аб узаемадапамозе з Англіяй, то Германія будзе лічыць герман-польскі пакт страціўшым сваю сілу і працягне свае імператарскія прэтэнзіі ў форме ультыматума.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

Ва французскім друку, а таксама ў германскім і англійскім друку распаўсюджваюцца чуткі аб «пахоўцы» савецкіх мінасоцаў і крэйсераў праз Васфор на прапаму да Грэцыі ў сувязі з падарожжам у Албанію. ТАСС уяўняе гэтыя чуткі, што гэты паведамленне з'явіліся не аднавідае сапраўднасці, так як за апошнія два тыдні ні адзін мінасоца, ні адзін крэйсер савецкага Чорнаморскага флота не знімаўся са стаякі і не праходзіў праз Васфор.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

Ва французскім друку, а таксама ў германскім і англійскім друку распаўсюджваюцца чуткі аб «пахоўцы» савецкіх мінасоцаў і крэйсераў праз Васфор на прапаму да Грэцыі ў сувязі з падарожжам у Албанію. ТАСС уяўняе гэтыя чуткі, што гэты паведамленне з'явіліся не аднавідае сапраўднасці, так як за апошнія два тыдні ні адзін мінасоца, ні адзін крэйсер савецкага Чорнаморскага флота не знімаўся са стаякі і не праходзіў праз Васфор.

ВЫХАД ВЕНГРЫІ З ЛІГ НАЦЫЙ

БЕРЛІН, 12 красавіка. (ТАСС). Як паведамае газета «Берлінер берен-цйтунг», венгерскі ўрад паведамаў генеральнаму сакратару Лігі нацый аб выхадзе Венгрыі з Лігі.

ГАСПАДАРАННЕ ГЕРМАНСКІХ ФАШЫСТАУ У ЧЭХІІ І МАРАВІІ

ПРАГА, 12 красавіка. (ТАСС). З кожным днём германская акупацыя пагаршае становішча чэшскага насельніцтва. Ужо некалькі дзён, як у Чэхіі і Маравіі продаж мукі абмежаван вольшчым у адны руды аднаго кілаграма. Гэта мерапрыемства звязана з вялікімі адраўкамі мукі ў Германію для снабжэння арміі.

ЗАГАД ПОЛЬСКАГА ВАЕННАГА МІНІСТЭРСТВА

ВАРШАВА, 12 красавіка. (ТАСС). Па паведамленню газеты «Літэратурны кур'ер» польскае вайскае міністэрства апублікавала загад аб набору добраахвотнікаў у польскую армію. Заявы аб уступленні добраахвотнікаў будуць прымацца ад асоб, якія нарадзіліся ў 1919, 1920 і 1921 гг.

АЛБАНСКІ НАРОД ПРАДАЎЖАЕ БАРАЦЬБУ

ПАРЫЖ, 12 красавіка. (ТАСС). Албанская місія ў Парыжы апублікавала паведамленне, у якім указваецца, што албанская рэгулярная армія і сцягне горных раёнаў працягвае аказваць упорнае супраціўленне італьянскім войскам. На чале албанцаў стаць прынцып Салі і Гусейн, у шматлікіх выхаванцы Сэн-Сірэйскай школы (вядома французская вяршная школа, існуючая з часоў Напалеона I-га).

Па даных місіі, учора сражэнні адбыліся ў раёнах Маці, Дыбра, Аргірокастра і Эльбасан.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ў КІТАІ

у ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. На паўднёвы захад ад Нанчэна кітайскія войскі пад наіскім пераважаючым сіл праціўніка вымушаны былі адступіцца з Гаюан. Зараз кітайцы займаюць абарончы пазіцыі ў ваколіцах горада. На захад ад Ханькоу 10 красавіка кітайскія частыні ачышчалі ад японцаў горад Шань (на ўсходнім беразе ракі Хань). 11 красавіка японскія частыні прабылі ў гэтым раёне фарсіраваць раку Хань, але былі адхіты агнём кітайцаў. Японцы страцілі звыш 200 чалавек забітых і раненых.

ПРЫБЫЦЦЕ ІТАЛЬЯНСКІХ ПАПАЎНЕННЯЎ У ІСПАНІЮ

ЛОНДАН, 12 красавіка. (ТАСС). Паводле паведамлення газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», у Кадікс (порт у паўднёва-заходняй частцы Іспаніі) працягваюць прыбываць італьянскія войскі. Італьянцы ў апошні час прыбылі таксама і ў Севілью.

15-ГОДДЗЕ БЕЛАРУСКАГА ФІЗІЯТРЫЧНАГА ІНСТЫТУТА

7 мая спяўняцца 15-годдзе Беларускага дзяржаўнага навукова-даследчага інстытута фізіятрыі, неўралогіі і артапедыі і клінікі нервовых хвароб. Юбілей інстытута з'яўляецца яркім паказальнікам выключных клопатаў партыі і ўрада аб згароў працоўных, аб росквіце савецкай навуцы. За гэтыя 15 год інстытут перапрабавуў велізарную работу і ператварыўся ў адну з буйнейшых лясчэбных і навуковых устаноў БССР. Сюды прыязджаюць за дапамогай хворыя з самых аддаленых куткоў рэспублікі. Ларэвалогічнае Беларускае і маральне не магла аб такой выдатнай лясчэбнай установе.

Інстытут прадаўжае сабой вялікі лясчэбны і навуковы камбінат з неўралогічнага і артапедычнага стацыянараў, вельмі добра абсталяванай аперацыйнай, поліклінікі, псіха-неўралогічнага дыспансэра, электра-святло-вадальчэбніцы, граэ-лячэбніцы, рэнтгенакабінета, механа-тэрапеўтычнага аддзялення, эксперыментальнай лабараторыі з пітомнікам для жывёл, музея, навуковай бібліятэкі. Яго шматлікія кабінеты, лабараторыі аснашчаны найвышэйшай механічнай апаратурай і інструментарыем, дазваляючым рабіць самыя складаныя аперацыі і працэдурны. Тут прымяняюцца штурхны серваларычныя ванны, парафінацэпія, тэрма-граэлячэнне, кароткія і ультра-кароткія хвалі і т. д.

Інстытут вядом у Саюзе па раду сваіх работ, маючых вялікае тэарэтычнае і практычнае значэнне для савецкай медыцыны. Ён пільна у галіне ўнядрэння ў лясчэбны ўжытак хронаксметрыі (навейшы метад электраўбуджальнасці тканін, які дае магчымасць часам вельмі рэзка распазнаваць захворванні). Фотарэа-лячэнне і іх ускладненні, па вольту інстытута, дапамагаюць скарачэнне тэрмінаў пераправоджэння. Значнае паліяпыныне — у 87 проц. выпадкаў — было атрымана пры лясчэбных штурхных серваларычных ваннах рэўматыкаў і пекато-

рых груп сардэчна-сасудзістых хворых. Вялікі інтарэс прадаўжаюць работы ў галіне арганізацыі курортнага лячэння ў БССР. Сумесна з экскл. мій Усе-саюзнага Інстытута балотнай гаспадаркі было абсталявана 61 балота. Пры гэтым амаль ва ўсіх раёнах рэспублікі былі выяўлены значныя залежкі лясчэбных тэрмаграфіаў, якія ўдаюць выдатнымі ўласцівасцямі і даюць магчымасць прымяняць беларускія тэрмаграфы ў вылічэбны сырып — без усялякай папярэдняй апрацоўкі. Клінічныя назіранні ў тэрмаграфічэбных казакзі, што тэрмаграфічнае сырып на сваёй эфектыўнасці ў поўнай меры замяняе ітавае граэлячэнне і разам з тым пераносіцца хворымі больш лёгка. Высунута пытанне аб арганізацыі ў БССР граэвага курорта.

За 15-гадовае сваё існаванне інстытут адпусціў каля трох мільянаў фізіятрычных і іншых працэдур. Праз стацыянары прайшлі больш 11 тысяч хворых. Работнікамі інстытута і нервовай клінікі навукавана 200 навуковых работ, у тым ліку 10 — манатграфічнага характару. Падрыхтавана 5 прафесараў, 5 дацэнтаў, больш 100 высокакваліфікаваных спецыялістаў па неўралогіі, фізіятэрапіі, артапедыі. Тут працуе рад вільных навуковых работнікаў і ўчалоў, як прафесары Маркаў, Шапіра, Шыпкін, Фіроў, дацэнт Афонскі і іншыя. Былі прывезены спецыяльныя курсы, на якіх надрыхтаваны з саптарак старшыні фізіятэрапеўтычных секцыяў, лабаранты.

Аб выключным росце савецкай аховы здароўя паказвае наступная характэрная дэтал. Да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі для фізіятэрапеўтычнай дапамогі існавалі толькі азіян кабінеты ў Менску. Пяпер-жа па БССР ёсьць больш 35 фізіятэрапеўтычных кабінетаў, лясчэбні. У Баўроўска створана першая ў рэспубліцы бальнеалячэбная курортная лясчэбніца. У адным толькі беларускім інстытуте фізіятрыі, неўралогіі і артапедыі працуюць 52 навуковыя работнікі.

М. НІН.

СУСТРАЭНУЦЬ ПЕРШАМАЙ У НОВЫХ ДАМАХ

ЖЛЮВІН. Многія калгаснікі сельгасар-дэля «Рассвет» сустраюцца Першмай у новых прасторных дамах. У калгасным цэнтры, паралельна з гаюнамі Першмай-скай вуліцы, вырастае новая вуліца — Сацыялістычная. Тут пабудаваны прыгожыя дамы калгасніцкаў тт. Бір'янова, Ба-бічава, Купцова, Савіцкага і інш.

Прыгожай модалі абсталяваны прасторныя светлыя пакоі новага юна калгаснага стаяра Кавалёва Фёдора. У вялікай зале — канапа, вяселкі сталі, шафа. Вечарамі вясцера наўважэнца гукамі бална, на якім па-майстэрску грае гаспадар.

Ложны жыхар Сацыялістычнай вуліцы высаджае на сваім прысядзінным участку невялікі сад. Да свята ля дамоў развіваюцца клубы. Праўдзінне калгаса выраджае на новай вуліцы маладыя дрэвы — тошалі і яліны.

ПЕРАДСВЯТОЧНАЯ МІЖРАЁННАЯ ЯРМАРКА

З 23 красавіка па 1 мая ў Менску наладжваецца перададзятая міжраённая ярмарка з уключам гандлюючых арганіза-цыяў і калгасаў 10 раёнаў Менскай вобласці — Лагойскага, Заслаўскага, Лука-віцкага, Чэрвеньскага, Смалявіцкага і інш. Ярмарка будзе праходзіць на 5 рынках горада: на крыжы, Чэрвеньскім, Стуж-скім, Камаароўскім і рынку каля плошчы «25 Кастрычніка» (былая Юбілейная). Гандлёвыя арганізацыі звязаныя для про-дажу на ярмарцы прамысловых і прадук-товых тавараў на 2.200 тыс. рублёў.

ВЫКЛЮЧНЫ ПОСПЕХ ФІЛЬМА „ЛЕНІН У 1918 ГОДЗЕ“

У Менску з выключным поспехам па-казваюцца мастацкі гісторыка-рэвалюцыйны фільм «Ленін у 1918 годзе». За 5 дзён у кіно «Чырвоная зорка» фільм прагледзена каля 21 тыс. чалавек. Наступаюць іматлівыя заўвагі ад пра-прыемстваў і ўстаноў на калектывы прагледу фільма.

РАЁННЫ КІНОФЕСТЫВАЛЬ

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязды»). Днямі ў Га-раджу закончыўся раённы кінафестываль, які праходзіў на працягу паўтара меса-ца. Звыш 37 тыс. работчых, служачых, калгасніцкаў раёна з вялікай цікавасцю прагледзелі лепшыя савецкія кінафільмы «Вябарская старана», «На граніцы», «Марскі пост», «Сям'я Оленгейм» і інш. Усяго было прывезена 158 кінасеансаў. Ёў арганізаван рад дэманстраў на дэман-страўючыхся кінакарцінах.

ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у памя-шканні парткурсаў (51-я аудыторыя) адбудзецца лекцыя для прапагандыстаў і агітатараў, вивучаючых гісторыю ВП(б), на тэму «Вучэнне Леніна і Сталіна аб сацыялістычнай дзяржаве». Лектар тав. Пінзбург. Билеты ў РК ВП(б)Б. Сёння, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома партактыва адбудзецца лекцыя для партактыва горада на тэму «Сталіна-скае вучэнне аб сацыялістычнай дзяржа-ве».



Менская канцэпцыйная фабрыка «Коммунар» рыхтуе для ітчаснай савецкай дэставы 800 тысяч першамайскіх наладунаў, у ліку іх 18 тысяч дэталічных пакаў, 38 тысяч штук фігураў шыкада і 48 тысяч бабашерак. На ФДМІМКУ: расфасоўваюцца Я. С. Кавалё-скае за ўнавоўкай першамайскіх наладунаў. Фото Я. А. Маслова (фотаклуба БЭТА).

ШАХМАТНЫ ЧЭМПІАНАТ СССР

Заўтра ў Ленінградзе пачынаецца XI шахматны чэмпіанат СССР. Велізарны рост колькасці шахматстаў высокай кваліфікацыі выклікаў неабхо-днасць значна пашырыць круг людзей, дастойных прымаць удзел у барацьбе за званне шахматнага чэмпіёна СССР. У вы-ніку гэтага турнір іграцца ў два кругі: спачатку ў поўнафинальных групах, куды былі дапушчаны ўсе майстры і надобны дастойны першакатэгорнікі, затым у фі-нальнай групе, куды дапушчаны 14 пера-моцаў поўнафинальных груп, 2 пераможны чэмпіона турніра майстраў і персаналь-на запрошаныя грэсмайстры Ватвінкі, Ле-венфіш і Ліліентаў.

Фінальны турнір, які пачынаецца 15 красавіка, бяспрычна з'явіцца адным з най-лікавейшых шахматных спаборніцтваў апошніх год, роўным на сіле першаклас-наму міжнароднаму турніру.

Цяжка ды і не трэба ўгадваць зараз магчымыя вынікі турніра. Яна, што перамо-га, каму-б яна і засталася, застанецца ў жорсткай барацьбе. Кожнаму з грэсмай-страў — і прынамняму прэтэндэнту на сусветнае прышчэства Міхаілу Ватвінкі, і чэмпіёну СССР Левенфішу, і нашаму но-вому сааічыніку Андрэю Ліліентаў — прадэцына ямазла патраўдзіцца, каб дака-зваць сваю перавагу над астатнімі. Ё і барацьба іх паміж сабой з'яўдзе дастагова ўпорнай. У беспрэчымнай вольгрышы ад гэта-га барацьбы застанецца савецкі шахма-тны рух, які абагаціцца новымі шадэраў шахматнай творчасці.

В. а. адзнамага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

БЕЛАРУСКИ ВІДНІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА 16 красавіка ПАРСКАЯ НЯВЕСТА Аб'ёмнае № 99. Пачатак у 8 г. веч.

ДЗЯРЖАВНЫ ДРЭВЮКІ ТЭАТР ВССР 14 красавіка ГЕРПІЛЛЕ АСТРОПОЛЕР Аб'ёмнае № 98. Пачатак у 8 г. веч.

Кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» ЛЕНІН у 1918 годзе Пачатак у 8, 5, 30, 8, і 10, 30 г. веч.

Кінотэатр «ІНТЭРНА-ЦЫОНАЛ» АЛІМО Пачатак у 8, 5, 30, 8, і 10, 30 г. веч.

ДЗЯРЖАВНЫЯ АРМОНІЯ ВССР (клуб імені Сталіна) 18 і 19 красавіка Тамара ЦЭРЭТЭЛІ. Пачатак у 8 гадзін вечара.

ДА ўВАГІ ВШЫЯКІХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВ, ШКОЛ І ВОІНСКІХ ЧАСТЕЙ У МАГАЗІН МАСТАЦКАЙ ПРАДУЦЫІ КОГІЗ'А (МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 7, ТЭЛ. 23-112) ПАСТУПІЛА ў ПРОДАЖ ГІСТАРЫЧНАЯ КАРТА „РУССКІЕ КНЯЖЕСТВА І ЗОЛОТАЯ ОРДА В XIII ВЕКЕ“.

„ІЗО-КАМБІНАТ“ (КОМУНАТЫЧНАЯ, 39) ДА СВЯТКАВАННЯ ПЕРШАГА МАЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ НА ВОСІМЬ, ПРАКЕТЫ І МАСТАЦКАЕ КІРАўНІЦТВА АФАРМЛЕННЯ

Грамадзяне! ПРАДАВАЙЦЕ нагодныя вышэйшыя з ужывання ПРАДМЕТЫ ГАСПАДАРЧАГА І ХАТНЯГА ўЖЫТКУ з КАЛЯРОВЫХ МЕТАЛАУ. САМАВАРЫ, ПРЫМУСЫ, ЧАЙНІКІ, КАСТРУЛІ І ІНШ.

АБ'ЯВА ЗГОДНА РАСПАРАДЗЕННЯ ГАЛОУНАГА ВЕТЭРЫНАРНАГА УПРАўЛЕННЯ НАРНАМЗЕМА СССР на мяса-кантрольных станцыях і пунтах БССР УВЕДЗЕНА КЛЯЙМЕННЕ СКУРАНОЙ СЫРАВІНЫ.

ШКОЛА ФЭВ ДРУКАРОФ аб'яўляе НАБОР ВУЧНЯЎ ПА СПЕЦЫАЛІЗАЦІІ: НАВОРНІЧЫКІ, ДРУКАРЫ, ПЕРАШЭТЧЫКІ.

КУПЛЯ ЛОМУ КАЛЯРОВЫХ МЕТАЛАУ праводзіцца ларкамі „ВТОРЦВЕТМЕТ“ У МЕНСКУ — НА СУРАЖСКОМ РЫНКУ, У ВІЦЕБСКУ — АРНАКОЖАЕ ПАСЕ, 78, У ГОМЕЛІ — ПАЛЕСКАЯ 2 і ВА ўСІХ НАБЕДНЕННЫХ МЯСЦАВОСІПНЫХ ЗАТОПНІКІМІ САЮЗУПІНІІ, ПРАМУШЛЬ-САІОЗА І СІСТЭМІ ОПАЖЫўКАПЕРАЦЫІ.